

БІЕЛІЯТЭКІ СІСТЭМЫ МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ У НОВАЙ САЦЫКУЛЬТУРНАЙ СІТУАЦЫ

Шляхі выхаду з любой складанай сітуацыі можна шукаць толькі тады, калі найперш зроблена яе дакладная ацэнка. Зрабіць жа гэта надзвычай не проста -- перашкаджаюць трывалыя стэрэатыты, што склаліся ў поглядах на бібліятэку ў грамадстве наогул, у тваротыкаў бібліятэчнай справы, у саміх работнікаў бібліятэк.

Спрабай даць такую ацэнку стала распрацоўка ў 1990--1991 гг. міжведамасным творчым калектывам "Канцэпцыі развіцця бібліятэчнай справы ў Рэспубліцы Беларусь", першы раздзел якой уяўляе сабой аналіз стану бібліятэчнай справы.

На падставе аргументацыі быў зроблены вывад аб крызісным стане бібліятэк і спрагназіраваны шляхі іх далейшага развіцця.

Прайшло ўжо два гады з часу заканчэння распрацоўкі Канцэпцыі і зараз мэтазгодна зрабіць аналіз асобных прагнозаў з яе і ступень іх рэалізацыі на практыцы. Пры гэтым увага сканцэнтравана выключна на бібліятэках сістэмы Міністэрства культуры.

Супяречлівія з'явы назіраюцца зараз у нашым грамадстве: з аднаго боку -- адраджэнне нацыянальнай культуры, цікаласць да сваёй гісторыі, да каранёў; з другога -- спад вытворчасці, эканамічнай і палітычнай нестабільнасць, недасканаласць законаў.

Гэтыя супяречлівасці не могуць не адбівацца на стане культуры наогул і бібліятэчнай справе ў прыватнасці, у якой хадзя і з цяжкасцямі, але ідзе працэс пераўтварэння.

Паступова мяньяеща сутнасць бібліятэкі. У Канцэпцыі яе статус вызначаны як скарбніцы, заха-

вальніцы агульначалаўчых духоўных каштоўнасцей, як нацыянальнай памяці беларускага і іншых народаў, што жывуць на тэрыторыі Беларусі.

Намаганні бібліятэчных работнікаў зараз накіраваны на аднаўленне ў грамадзян амаль знішчанага пачуцця нацыянальнай самасвядомасці, гордасці за свой народ, яго стараёштную і багатую гісторыю. А без гедання мінулага, як вядома, нельга пабудаваць дастойную будучыню.

Закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь, дзяржаўныя праграммы "Памяць", "Спадчына", "Родная мова" далі напрамак работе бібліятэк на адраджэнне нацыянальнай культуры. Асабліва прыкметны зрухі ў іх дзеянасці адбыліся ў выніку штогадовага конкурсу "Бібліятэка -- асяродак нацыянальнай культуры", які быў абвешчаны Беларускім фондам культуры і першы этап якога праводзіўся ў маі 1993 года. Цікавыя матэрыялы дасланаы ў камісію па правядзенню конкурсу. Яны сведчаць аб тым, што з тыповых стандартных устаноў культуры, як дзве кроплі вады падобных на бібліятэкі ў любым кутку былога Савеза, нашы бібліятэкі паступова набываюць ярка выражанае нацыянальнае аблічча. У іх афармленні выкарыстоўваюцца традыцыйныя народныя рамёствы -- вырабы з дрэва, саломкі, керамікі, ткацтва, вышыўка і г.д. У многіх бібліятэках створаны краязнаўчыя, этнаграфічныя куткі. Ва ўсёй работе бібліятэк адчуваецца зацікаўленасць і заклапочанасць тым, каб па крупіцах адшукаць тое са спадчыны, традыцый, народнай культуры, што яшчэ засталося, зберагчы яго, распаўсюдзіць. Аб гэтym красамоўна гавораць назвы мерапрыемстваў, што праводзяць бібліятэкі: "Лёс Бацькаўшчыны", "Зазірні ў сямейны альбом" (Іванаўская ЦБС); "Калядныя сустэречы ў гасцёўні", "Дала мне маци гэту мову як спадчыну, як запавет" (Слонімская ЦБС); "Свята ў хаце цёткі Насты" (Пружанская ЦБС). Народныя святы і абрэды займаюць зараз вялікае месца ў дзеянасці бібліятэк.

Цікавымі знаходкамі маюцца ў работе з дзецьмі: вусныя часопісы -- "Мы -- беларусы", музычны гадзіны -- "Дудачка іграе, скрыпачка падпявае" (дзіцячая бібліятэка № 7 г. Гродна); завочныя падарожні -- "З Несцеркам па родным краі", віктарыны -- "Што ў дзеда на гарышчы", "З бабулінага куфера" (Лельчицкая раённая дзіцячая бібліятэка).

Практычна ўсе бібліятэкі прымаюць удзел у стварэнні "Кніг памяці": ажыццяўляеца пошук, збор матэрыялаў, напаўненне картатэк, іх рэдагаванне.

Віліаке распаўсюджванне набылі аматарскія аб'яднанні краязнаўчай накіраванасці пры бібліятэках -- "Краязнаўца", "Вытокі", "Натхненне", "Роздум" і дзіцячы -- "Крынічка", "Верасок", "Струменьчик", "Каласок".

Канцепцыя прагназіруе шматварынтнасць форм існавання бібліятэк. Салрауды, пэўныя змены адбываюцца ў арганізацыі бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва. Паколькі ў рэспубліцы працягваеца працэс урбанізацыі, змяншаецца колькасць сельскага насельніцтва. У дробных сельскіх населеных пунктах робіцца немагчымым утриманне бібліятэк, яны пераўтвараюцца часцей за ўсё ў пункты выдачы. Так, толькі за 1992 г. колькасць публічных бібліятэк сістэмы МК РБ скарацілася на 265 адзінак, у той час, як за мінулыя 5 гадоў -- кръху больш за 600 (у сярэднім па 100 штогод). Такім чынам, тэмпы скарачэння сеткі ўзраслі ў 2,5 разы. Каб кръху стрымаць гэты працэс і не пакінуць сельскіх жыхароў без культурнага абслугоўвання, органы культуры ідуць на аб'яднанне невялікіх бібліятэк з клубамі, пры гэтym бібліятэкар вядзе клубную работу, або наадварот. За апошнія гады колькасць іх склала звыш 160, а начолькі з'яўляюцца будзе іх дзеянасць -- пакажа час.

Есць іншыя прыклады сімбіёзу бібліятэк з установамі культуры. Так, Лашанская сельская бібліятэка Уздзенскага раёна Мінскай вобласці адначасова з'яўляеца карціннай галерэй; Шарыбаўская сель-

ская бібліятэка Буда-Кашалеўскага раёна Гомельской вобласці -- этнографічным музэем. Асабліва арыгінальны напрамак дзеянасці Старабудскай сельскай бібліятэкі таго ж раёна, якая развіваеца як бібліятэка -- дом народнай медыцыны. У памішканні бібліятэкі -- стэнды з лекавымі раслінамі і кнігамі аб іх, шафы з лекамі; працуе аматарскае аб'яднанне "Здароўе ў нашых руках", у агульнаадукацыйнай школе праводзяще ўрокі здароўя. Бібліятэкар па адукцыі, адначасова фельчар-лабарант, умела спадучасе ў рабоце свае веды.

У сённяшні час бібліятэкам важна не толькі захаваць свае родавыя функцыі, выжыць -- але і знайсці нешта новае, адметнае ад існаваўшых падыходаў, а значыць, знайсці сваё месца ў новай сацыякультурнай сітуацыі.

Такім чынам, паступова ідзе працэс пераўтварэння масавых бібліятэк, архітэктурных на нейкую агульную масу з аднатыповымі заўтамі, у публічны бібліятэкі, разлічаны на канкрэтнага чытача з яго індывідуальнымі патрэбамі. Таму прапанаваная Канцепцыя змена тэрміну ўяўляеца не толькі заменай шыльды, а карэнной перабудовай зместу работы, пачынаючы ад психалогіі работніка, складу фондаў.

Адно з карэнных пытанняў реформы бібліятэк -- іх фонды. Зразумела, што менавіта тут у першую чаргу павінны адбыцца найболы прынцыповыя змены. За 73 гады існавання таталітарнай дзяржавы адбылася велізарнейшая дэфармацыя фондаў публічных бібліятэк. Вядома, што ў іх няма дарэвалюцыйных і замежных выданняў, а значыць, -- і плоралізму поглядаў. Духоўныя каштоўнасці папярэдніх пакаленняў знайшлі адлюстраванне выключна ў класічных творах мастацкай літаратуры. Што датычыцца навукова-папулярнай літаратуры па грамадскіх навуках і, у першую чаргу, па гісторыі Беларусі, то яна настолькі прасякнута камуністычнай ідэалогіяй (а часам і створана па пэўных устаноўках), што фактычна фальсіфіковала многія гістарычныя факты.

Знаёмства ж з поглядамі немарксісткіх філософій савецкія чалавекі ажыццяўляю па шматлікіх крытычных "распрацоўках", не ведаючы саміх арыгіналаў. Такая і іншая грамадска-палітычная літаратура складала ад 15% да 25%. Таму зразумела, што ў гэтай частцы фондаў публічных бібліятэк павінны грунтоўна аднаўіцца. Што датычыцца нацыянальнай духоўнай спадчыны, то яна таксама знайшла адлюстраванне ў фондах толькі за савецкі час, і то за выключэннем твораў так званых нацдэмакіў, якія ў 20--30-я гады былі рэпрэсіраваны, а творы іх выключаны з фондаў па спісах Галоўліта. На першы погляд, беларускія выданні ў фондах публічных бібліятэк прадстаўлены нядрэнна (па назвах -- да 18%, а па экземплярнасці -- да 30%). Тым не менш, бібліятекі аказаліся не гатовымі да задавальнення новых запатрабаванняў, звязаных з працэсам адраджэння нацыянальнай культуры. Зараз новыя імёны ўведзены ў праграмы навучальных установ, але творы іх адсутнічаюць у фондах бібліятэк.

Натуральная, што змест фондаў і іх памеры непасрэдна залежаць ад дзяржаўнай палітыкі ў выдавецкай справе. І хаты па даных Міністэрства інфармаціі РБ 50% выдаткаў на беларускамоўную дарослую і 75% на дзіцячу літаратуру датующа дзяржавай, выдавецты знаходзяцца ў цікім эканамічным стане, а "Юнацтва" наогул пад пагрозай банкрутства. Нягледзячы на дзяржаўную падтрымку, рэпертуар літаратуры "адраджэнскага" характару папярэдніца павольна -- адзінкамі, у легшым выпадку -- дзесяткамі, а выключэнне грамадска-палітычнай і іншай устарэлай літаратуры адбываецца сотнямі і тысячамі. Апрача таго, калектары вельмі дранна сталі гіконваць заказы бібліятэк. Так, за апошнія гады па тэмпланах выдавецтваў "Юнацтва" і "Народная асвета" заказы выкананы толькі на 26--40%. Усё больш і больш не хапае сродкаў на набыцце кніг, падпіску перыёдкі.

Таму толькі за апошнія тры гады (1990--1992 гг.) аб'ём фонду публічных бібліятэк скараціўся на 5,6 млн. (з 71,0 млн. да 65,4 млн.).

Яшчэ адна праблема складу фондаў -- амаль поўная адсутнасць у іх нетрадыцыйных носьбітаў інфармацыі (менш 1%), у той час як у практицы замежных бібліятэк аўдыёвізуальныя дакументы займаюць да 30%. Таму за апошнія гады НББ набыла за свае сродкі : перадала бібліятэкам сістэмы МК 22 тыс. экз. грампласцінак, каля 10 тыс. аўдыёкамплектав, каля 200 экз. відэафільмаў (апошнія для абласных бібліятэк). Работа ў гэтых напрамку будзе працягвацца. Характэрнай з'явай для бібліятэк у апошнія гады стаў пераход на новую аўтаматызаваную тэхналогію. З самага пачатку канцептуальна было вызначана стварэнне адзінай сістэмы, а НББ загадам № N 184 ад 1 снежня 1989 г. было даручана ўзначаліць гэтую работу. За парадайна невылікі тэрмін пройдзены даволі значны і няпросты шлях: распрацаваны некаторыя тэарэтычныя пытанні; выраслі кадры спецыялістаў, здольныя ўкараніць аўтаматызацыю; у НББ аўтаматызавана 15 аддзелau (з 25), працуе 38 АРМаў; функцыяніруюць дзве сеткі -- камплектаванне і апрацоўка, бібліографічная дзейнасць. Чытач можа карыстацца базамі даных (БД) дакументаў "Новыя паступленні" (каля 20 тыс.), рэтраспектыўнай "Нацыянальны дакумент" (10 тыс.), інтэграванай БД па культуры і мастацтву (звыш 16 тыс.), а таксама набытай базай "Чарнобыль" (каля 25 тыс.), сацыяльны аспект якой таксама ствараецца ў НББ.

Завершаная распрацоўка канвертара ў дзяржаўнай бібліятэцы Pacii (Масква) дазволіць у рамках праграмы "Стварэнне сеткі размеркаваных бібліографічных БД па культуры і мастацтву краін СНД" сістэмнай абменьвашца інфармацыяй па гэтых пытаннях.

Інтэнсіўна вядзешча аўтаматызацыя ў Магілёўскай (дзейнічаюць 12 кам'ютэрau, у тым ліку 10 у сеткавым рэжыме), Мінскай, Гомельскай, Гродзенскай абласных бібліятэках; з 1994 г. пачнуцца работы ў

Віцебскай. Паміж Магілёўскай абласной бібліятэкай і НББ устаноўлена мадэмная сувязь.

На шлях аўтаматызацыі ўступілі таксама ўжо некалькі ЦБС: Іванаўская і Баранавіцкая -- Брэсцкай, Горашская, Кіраўская, Мсціслаўская -- Магілёўскай абласцей. Для аўтаматызацыі ЦБС рэспублікі распрацоўваюцца тыповыя праграмы з іх наступнай адаптацияй. У якасці генеральнага заказчыка па даручэнню МК выступае НББ.

З улікам эканамічнай і сацыякультурнай сітуацыі у рэспубліцы будзе ўстановлена стратэгія і тактыка дзеянияў НББ. Разумеючы сваю адказнасць за адраджэнне беларускай культуры, бібліятэка прыкладае намаганні, каб стаць сапраўдным цэнтрам нацыянальнай культуры. Таму сустрэчы з дзеячамі науки, культуры, мастацтва, палітычнымі дзеячамі (С.С.Шушкевічам, Н.С.Гілевічам, В.У.Выкавым, І.Г.Чыгрынавым, І.П.Шамякіным, А.М.Адамовічам і г.д.), презентацыі кніг, дыскусіі, выставы-прагляды кніг, мастацкія выставы (А.М.Кашкурэвіча, Г.Г. і Н.М.Паплаўскіх, У.С. і М.С.Басалыгаў) сталі прыкметнай з'явай культурнага жыцця, шырокая асвятляліся ў сродках масавай інфармацыі.

Навуковая дзейнасць НББ у апошнія гады была на-
кіравана на глыбокое вывучэнне змен, што адбываюцца зараз у грамадстве, на пошук месца бібліятэki як сацыяльнага інстытута ў новай палітычнай, эканамічнай, сацыякультурнай сітуацыі; на распрацоўку актуальных праблем бібліятэказнаўства, бібліографізма. Аб гэтым сведчаць тэмы даследаванняў: "Бібліятэki і нацыянальна-культурныя таварысты", "Праблемы бібліятэчнага абслугоўвання сельскіх жыхароў маланаселеных пунктаў", "Бібліографічнае забеспячэнне сацыяльна-еканамічнага развицця рэспублікі", "Чытач навуковай бібліятэki г.Мінска і шляхі ўдасканалення яго абслугоўвання"; наукоўска-практычных канферэнций -- "Беларуская бібліографія як частка нацыянальнай культуры",

<<Бібліятэка і нацыянальная праграма "Спадчына">>, "Бібліятэка і грамадства".

Найболыш значныя змены, як і прагназіравалася ў Канцэпцыі, адбыліся ў метадычнай дзейнасці НББ, што выражалася ў поўнай адмове ад рэгламентацыі і апекі бібліятэкам. Зараз яна накіравана на дапамогу бібліятэкам у пошуках імі свайго індывідуальнага твару і месца ў новай сацыякультурнай сітуацыі, у аўтаматызацыі бібліятэчных працэсаў.

Вялікае месца ў дзейнасці НББ займае падрыхтоўка праектаў нарматыўна-рэгламентуючых дакументаў, паколькі ў выніку развалу былога Саюза ў бібліятэчнай справе Беларусі ўзнік прававы вакуум. Так, за апошнія гады бібліятэка ўзначала работу па распрацоўцы праектаў "Канцэпцыі развіцця бібліятэчнай справы ў Рэспубліцы Беларусь", "Закона аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь". Аліча таго, толькі ў 1993 г. падрыхтаваны праекты падзяленні "Аб арганізацыі сукупнай сеткі бібліятэк РБ", "Аб краязнаўчай работе бібліятэк РБ", "Інструкцыі аб бібліятэчных фондах у РБ".

Супярэчлівасць працэсаў, што адбываюцца ў грамадстве, знаходзіць адлюстраванне і на стане матэрыяльна-тэхнічнай базы бібліятэк Міністэрства культуры. З аднаго боку, яна значна ўмацавалася за апошнія трэх гады. Калі ў 1990 г. згодна са статыстычнымі звесткамі капітальнага рамонту патрабавалі 537 бібліятэк, а 72 знаходзіліся ў аварыйных памяшканнях, то ў 1992 г. адпаведна — 82 і 18, гэта значыць колькасць такіх бібліятэк зменшылася ў сярэднім у 5 разоў. Толькі ў г.Мінску за апошнія гады ў абедзвох ЦБС амаль 15 бібліятэк атрымалі новыя або адрамантаваныя будынкі. Грунтуюны рамонт зроблены ў Магілёўскай, Гомельскай, Брэсцкай абласцных бібліятэках. Нормя памяшканні атрымалі шэраг цэнтральных раённых бібліятэк: Пружанская і Драгічынская -- Брэсцкай вобласці; Лельчицкая і Мазырская -- Гомельскай вобласці; Слонімская, Свіслачская, Бераставіцкая -- Гродзен-

скай вобласці; Любанская, Пухавіцкая, Мінская (Заслаўль) -- Мінскай вобласці; Горацкая, Кіраўская, Мсціслаўская -- Магілёўскай вобласці; Лёз-ненская -- Віцебскай вобласці.

З другога боку, вядомы прыклады неабгрунтаванага закрыцця бібліятэк, пераводу іх у горныя ўмовы, продаж бібліятэчных памяшканняў прыватным асобам і камерцыйным структурам (сельская бібліятэка вёскі Лясоно Гродзенскага раёна, Добрушская раённая дзіцячая бібліятэка, Рэчыцкая раённая бібліятэка).

На нашу думку, і ў далейшым развіццё публічных бібліятэк таксама будзе ісці ў не менш складаных і супярэчлівых умовах. Ад работнікаў бібліятэк спатрэбяцца вялікія намаганні, значная аналітычная работа па асэнсаванню новых умоў і свайго месца ў гэтых умовах. У той жа час тэрмінова патрэбна юрыдычна-прававая аснова для іх функцыяніравання, пашырэнне ўплыву Беларускай бібліятэчнай асацыяцыі для абароны іх ад "дзікага рынку".

І.А.Прылішч, нам. дырэктара
НББ па навуковай работе